



**АНОНС ПРАВЯДЗЕННЯ НЕЗВЫЧАЙНА
ЦІКАВАГА І НАСЫЧАНАГА ЛЕТНЯГА ТЫДНЯ**

Дарагія рабяты, каб летні адпачынак быў для вас больш насычаны і яркі, мы прапануем вам прыняць удзел з 01.06 па 03. 06.2023 года ў наступных мерапрыемствах:

-свята, прысвечанае Дню абароны дзяцінства

“Дзяцінства пад мірным небам”. Удзел прымаюць вучні 1,3 – 8 класаў – **01.06.2023.**

Пачатак у 10.00;

- адкрыццё дзіцячай спартыўнай пляцоўкі “ЗМС (Здароўе. Маладосць. Сіла)”. Удзел прымаюць вучні 1,3 – 8, 10 класаў.

02.06.2023. Пачатак у 10.00;

-тэматычная дыскаўка для падлеткаў ва УК “Турэцкі дом культуры “Шчаслівае свята дзяцінства” –

03.06.2023 г. Пачатак у 18.00.

Педагог-арганізатар_____ Т.В. Гарох

Анонс мерапрыемстваў з 05.06.2023 па 10.06. 2023

**ЛЕТА, ЗЯЛЁНАЕ ПА КОЛЕРУ, ВЯСЁЛАЕ ПА НАСТРОЮ,
НЕПАЎТОРНАЕ І ТАЯМНІЧАЕ ПА ХАРАКТАРУ, ЗАПРАШАЕ ВАС
ПРАВЕСЦІ ЧАС РАЗАМ І З КАРЫСЦЮ. НЯХАЙ ГЭТЫ ТЫДЗЕНЬ
ЗАПОМНІЦА ВАМ НАЗАЎСЁДЫ.**

РАДЫ ЗАПРАСІЦЬ ВАС НА НАСТУПНЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ:

Назва мерапрыемства, дата правядзення	Месца і час правядзення	Удзельнікі	Адказныя
05.06 Калейдаскоп спартыўных гульняў	Спартыўны стадыён. Пачатак у 10.00	1,3 – 4 класы, 5 – 8 класы	Класныя кіраўнікі, Настаўнік фізічнай культуры і здараўя
06.06 Акцыя “Праца дзеля прыгажосці” (добраўпарадкаванне аграгарадка)	На працягу дня	3 – 10 класы	Педагог- арганізатар, класныя кіраўнікі
07.06 Віктарына “Казачны калейдаскоп” Дзейнасць цімураўскага руху “Добрае сэрца”	ІБЦ ўстановы адукацыі. Пачатак у 10.00 Агр.Турэц	1,3 – 4 класы 6 – 8 класы	Класныя кіраўнікі Педагог- арганізатар
08.06 Акцыя “Помнікі аграгарадка”	На працягу дня	7 – 8 класы	Педагог- арганізатар
09.06 Псіхалагічны рынг на свежым паветры Спартыўны калейдаскоп	Тэрыторыя ўстановы адукацыі. Пачатак у 10.00	3 – 5 класы 7,8,10 класы	Педагог-псіхолаг Педагог- арганізатар
Дыскатэка для дзяцей “Летнія прыгоды” УК “Турэцкі дом культуры”	УК “Турэцкі дом культуры”, 16.00	8+	загадчык УК, педагог- арганізатар

Педагог-арганізатар Т.В. Гарох

Анонс мерапрыемстваў з 12.06 па 17.06. 2023 года

Летнім ранкам і вечарам мы назіраем барвовыя водсветы на небе і радуемся, што зноў будзе добрае надвор'е. Значыць, нашы летнія прыгоды працягваюцца. Мора чырвонага колеру ў летнім месяцы, які кліча нас у прыгожае непаўторнае падарожжа. Ажыццявіць яго памогуць наступныя мерапрыемствы:

Назва мерапрыемства, дата правядзення	Месца і час правядзення	Удзельнікі	Адказныя
Дзейнасць спартыўнай пляцоўкі СМЗ 12.06	16.00, спартыўны зал установы адукацыі	6+	Педагог-арганізатар
Прагляд і абмеркаванне відэафільма аб вайне у рамках культурна-патрыятычнага марафона “Глядзі і помні” 13.06	Актавая зала ўстановы адукацыі, 10.00	12+	Класныя кіраўнікі
Акцыя “Абеліск” 14.06	Тэрыторыя аграгарадка, 10.00	11+	Педагог-арганізатар
Гульнёвая праграма “Карусель вясёлых гульняў” 15.06	Гульнёвая пляцоўка ўстановы адукацыі, 10.00	6+	Настаўнікі пачатковых класаў
Дыскатэчная праграма “На марской хвалі”, 16.06	Установа культуры “Турэцкі дом культуры”, 16.00	8+	Загадчык УК “Турэцкі дом культуры”
Калейдаскоп спартыўных гульняў (у рамках акцыі “Лета спартыўнае”), 17.06	Спартыўны стадыён установы адукацыі, 10.00	6+	Класныя кіраўнікі

Педагог-арганізатар _____ Т. В. Гарох

Анонс мерапрыемстваў з 19.06.2023 па 24.06. 2023

Васільковым колерам квітнее наша незабыўнае лета. І радасцю адгукаюцца ў сэрцы новыя знаёмствы і новыя справы, у якіх мы шчыра запрашаем усіх прыняць актыўны ўдзел. На чарговым тыдні нашага рознакляровага вясёлкавага лета вас чакаюць наступныя мерапрыемствы:

Назва мерапрыемства, дата правядзення	Месца і час правядзення	Удзельнікі	Адказныя
Дзейнасць спартыўнай пляцоўкі “Сіла. Здароўе. Маладосць”. Экалагічны дэсант “Дапамажы прыродзе справай”, 19.06	Спартыўны стадыён, 16.00 Тэрыторыя аграгарадка, 10.00	6+ 12+	Педагог-арганізатар Класныя кіраўнікі
Спаборніцтвы па валеяболу (у рамках акцыі “Лета спартыўнае” , 20.06	Спартыўны стадыён, 10.00	10+	Настаўнік фізічнай культуры і здароўя Г.У. Дрык
Прагляд і абмеркаванне відэафільма у рамках патрыятычнага марафона “Глядзі і помні, 21.06	Актавая зала, 10.00	8+	Класныя кіраўнікі, актыў дзіцячых грамадскіх арганізацый
Гульнёвая праграма на базе Карэліцкага ЦТДіМ, 22.06	Спартыўны стадыён установы адукацыі, 10.00	7+	Педагог-арганізатар
Тэматычная дыскацэка, 23.06	УК “Турэцкі дом культуры і адпачынку”, 16.00	6+	Педагог-арганізатар, загадчык УК “Турэцкі дом культуры і адпачынку”
У свеце кніг, 24.06	ІБЦ установы адукацыі, 10.00	6+	Бібліятэкар

Педагог-арганізатар Т.В. Гарох